

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар

ДУА “Красненская сярэдняя школа

Карэліцкага раёна”

Н.У.Бурак

25.04.2026

**Графік харчавання навучэнцаў  
ДУА “Красненская сярэдняя школа Карэліцкага раёна”  
(IV чвэрць 2025/2026 навучальнага года)**


Прыём ежы	Час	Клас
Другі сняданак (II перапынак)	10.30	1
	10.40 – 10.55	2 - 4
Абед (III перапынак)	11.40 – 11.55	5 - 11
Абед (V перапынак)	13.35 – 13.50	1 - 4
Поўднік (VI перапынак)	14.30 – 14.45	5 - 11
Поўднік	16.10 – 16.25	1 - 4

**Графік харчавання выхаванцаў  
ДУА “Красненская сярэдняя школа Карэліцкага раёна”  
(2025/2026 навучальны год)**

Прыём ежы	Час	Група
Сняданак	8.45 – 9.05	1 група інтаграванага навучання і выхавання
	8.45 – 9.00	2 група інтаграванага навучання і выхавання
Абед	12.40 – 13.10	2 група інтаграванага навучання і выхавання
Абед	12.50 – 13.10	1 група інтаграванага навучання і выхавання
Поўднік	15.30 – 15.45	2 група інтаграванага навучання і выхавання
	15.30 – 15.50	1 група інтаграванага навучання і выхавання

УЗГОДНЕНА

Повар

  
25.04.2026

А.С. Мокат